



**Прэзідэнт зацвердзіў
рашэнне па ахове
дзяржаўнай граніцы
на 2015 год** **СТАР.2**



**Мост
Густава Эйфеля
ў Баранавічах**

СТАР.9

ЦЫТАТА ДНЯ



**Сяргей НАЛИВАЙКА, міністр
па падатках і зборах:**

«Калі казаць пра паняцце дармаедства, то, з аднаго боку, гаворка вядзецца пра асоб, якія вядуць асацыяльны лад жыцця, а з другога — пра свайго роду сацыяльных утрыманцаў, тых, хто займаецца нелегальным бізнесам, атрымлівае зарплату ў канвертах і не ў поўным аб'ёме выплачвае падаткі. У праекце дэкрэта аб стымуляванні працоўнай занятасці грамадзян прадугледжана норма, якая дазволіць грамадзяніну даказаць, што ён не з'яўляецца дармаедам. Чалавек можа прыйсці ў падатковую інспекцыю, паказаць дакументы, якія пацвярджаюць, што ён удзельнічае ў фінансаванні дзяржаўных расходаў, і гэтая будзе прынята. Калі нават будзе дапушчана памылка на ўзроўні падатковай інспекцыі, то ў грамадзяніна ёсць права звярнуцца ў суд. Для эфектыўнай барацьбы з дармаедствам неабходна ўзмацняць меры адказнасці, ствараць атмасферу нецярпімасці да гэтай з'явы ў грамадстве».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 20.01.2015 г.

Долар ЗША		14850,00	▼
Еўра		17200,00	▼
Рас. руб.		228,50	▲
Укр. грыўня		936,91	▼

ISSN 1990 - 763X



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

Родная газета на роднай мове

20

СТУДЗЕНЯ 2015 г.

АЎТОРАК

№ 10 (27868)

Кошт 1800 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СВЯТАЯ КРЫНІЦА ЖЫЦЦА

**Мінчанка
Людміла
Жупранская
з сынам
Захарам
ля
крыніцы
ў двары царквы
ў гонар святога
апостала
Андрэя
Першазваннага
ў час
асвячэння
вады
на Вадохрышча.**



Фота Алегора КІШЧУКА



Фота Надзеі БУЖАН.

АДКАЗНАСЦЬ ЗА СВАЁ СЛОВА

павінен несці кожны журналіст,
лічыць міністр інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч

Як Міністэрства інфармацыі збіраецца навесці парадак у інтэрнэце? Якой павінна быць газета, каб чытач штодзень упускаў яе ў свой дом? Якія змены ў бліжэйшы час чакаюць тэлеглядачоў і радыёслухачоў? Пра гэта і не толькі наша размова з Ліліяй Станіславаўнай.

— Пачнём, калі дазволіце, з самага хвалюючага. У новы год інфармацыйнае поле ўвайшло з сур'ёзнымі пераменамі. Гэта ў першую чаргу звязана з тым, што з 1 студзеня ўступілі ў сілу папраўкі ў Закон «Аб сродках масавай інфармацыі». Лілія Станіславаўна, раскажыце, калі ласка, падрабязней пра галоўныя навацыі.

— Дзеянне закона аб СМІ цяпер распаўсюджваецца ў тым ліку і на інтэрнэт-рэсурсы (за выключэннем патрабаванняў аб дзяржаўнай рэгістрацыі). Гэта, бадай, самая галоўная навацыя. У прыватнасці, з уступленнем змен і дапаўненняў у сілу, інтэрнэт павінен прытрымлівацца тых жа прынцыпаў, што і друкаваныя СМІ, радыё і тэлебачанне: дакладнасць, законнасць, павага правоў і свабод чалавека, разнастайнасць думак, выкананне нормаў прафесійнай этыкі журналіста і агульнапрынятых нормаў маралі. Калі будзе выяўлена парушэнне закона, Міністэрства інфармацыі мае права вынесці папярэджанне ўладальніку інтэрнэт-рэсурсу і абавязаць яго выдаць супрацьпраўны матэрыял.

СТАР.4